



Etnahrafičnaja masa ci śviedamy narod?

Rekord varožaści da Bielarusau u Poliskim Hspadarstwie pabivajuć sensacyjny „Ilustr.Kurjer Codzien.”, „ABC”, „Słowo”, spynieny tymčasam „Dziennik Wileński” i inšyja časapisy i hazety endeckaha pakroju. U mieru tano, jak bielaruskaja sprava üzrastaje, pajaūlajucca roznuya, časta niačesnyja, napady na bielaruskich dziejačou i ūsio bielaruskaje. Niemonučy-ž adnak strymać razvoju bielaruskana rucnu, hazety netyja ū adzin notas kryčać, što Bielarusau anulam niama, a jošc niejkaja niaśviedamaja etnahrafičnaja masa, buntawanaja kamunistami, jakuju treba spolonizavać. Mety hetkaj akcyi ū tym, kād piatolki ražviejać zaciakulennie bielaruskaj spravaj zahranicaj, ale i kād polskija utady nie adnosiliśia pavažna da usich bielaruskich damanańniau.

Niekatoryja-ž kažuć, što bielaruskiju pradelemu možna žlikvidavać reformaj socyjalnaj.

Razvažau ad netycn spravach i adzin bielaruskij časapis, katory, jak piadziuna, Bielarusau na zyvaje taksaına etnahrafičnaj spiačaj inasaj.

Žycio adnak havoryć inačaj. Bielaruskij narod nia raz užo vyjaūlaū svaju volu. Bielarusau faktična ūžo ū 1917 n. nia možna bylo nazývać etnahrafičnaj masaj. Bo ū henym-ž hodzie ū Miensku, delestaty bielaruskich vajakaū i sialan, u liku dźviucn tysiač čalaviek, sadraušsia na Čsiebiełarskim Kannresie radzili ad samastojnym niezaležnym žyci, ab Volnaj i Niezaležnaj Bielarusi. Niezadoūha, do ū 1918 n. vola neta byla vyjaūlena abviešańniem Niezaležnaj Bielaruskaj Respubliki. Vyjaūlali tak-ža volu Biel. Narodu i nacyjanalnyja jano imknieńni słuččaki, jakija aružna niaroúna siłaj

zmahalisia z balšavikami za Nieza-ležnu Bielaruś. Vyjaūleniem nacyjanalnana pauccia Bielarusau byla i taja sietka bielaruskich pačatkavycn škołaū, jakaja paustała ad 1918 da 1922 hodu.

U Poliskim Hspadarstwie Bielarusy vyjavili svaju nacyjanalnujū śviedamaśc u 1922 h., kali vybrali ū Sojm i Senat 14 svaicn biel. pradstaūnikoū. Bielaruskaja Sialanska-Rabonickaja Hramada, z svaimi 10J,000 siabroū, išla tak-ža nia tolki pad kličami socyjalnymi, ale i pad nacyjanalna-bielaruskimi Nacyjanalnaja śviedamaśc Bielarusau vyjaūlaśia ū zmahańni za rodnuju movu ū świątyniach (Žodziški, Baradzienič i inš.), u masavych pachodach za bielaruskimi ksiańdzami-kaznadziejami, katoryja havaryli da narodu ū jaho rodnej bielaruskaj movie. Pieradusim-ž śviedamaśc nacyjanalnujū Bielaruskij Narod vyjaūlaū u bielaruskaj kulturnaj pracy i damanańniacn bielaruskich škołaū. Endno tolki Tavarystva Bielaruskaje Školy miela 10,000 siabroū. A jak ſcvierdžana-ž na sudovaj raspravie red. J. Pažniaka ū Vilenskim Akruž. Sudzie 30.XII.1937 h., Bielarusy ū Poliskim Hspadarstwie padali ūladam deklaracyjaū na 1,129 bielaruskich pačatkavycn škołaū.

Nia što inšaje, jak bielaruskaja nacyjanalnaja śviedamaśc i bielaruskija nacyjanalnyja imknieńni vyjaūlajucca ū nacdemaušcynie ū Sovieckaj Bielarusi, ad jakoj kamunisty nijak nia mohuc ačyścicca i jakaja vyłazić usiudy, jak siarod inteliniencyi, tak siarod robotnikaū i sialan. A kamunisty-ž praviali socyjalnuj reformu i zrabili začnady, kab bielaruskuju nacyjanalnuj ideju zdušyć. Baraćda z nacdemami i ciapier u poǔnyni razhary.

Ale vierniemsia da biełaruska-ha žycia ū Poliskim Hsp. Tut pašla likvidacyjaū biełaruskich arhanizacyjaū ſmat kamu zdavałasia, što ūsio zamoūknie. Tymčasam bačym, što biełaruskaja kulturnaja praca na vioscy prałazić usiudy ū arhanizacyjach polskich... Polscija-ž asadniki, a navat dzieci polskich palicyjantaū biełarušcacca... I niachaj zaisnuje mahčymaśc, choć-by demokratycznych vybaraū, a tady možna budzie havaryć, ci Bielaruskij Narod patrapić vyjavić svaju nacyjanalnuj volu i śvedamaśc...

Nikoli adnak my nie začyniali vačeji i na adjomnyja starony našaha žycia, dyk i ciapier ich nia budziem minać. Faktyčna jośc jašće mnoha takich kutkoū, dzie narod naš ciomny i niaśviedamy, i treba ūsie siły natužyć, kab jaho ūśviedamić. Śviedamyja-ž biełarusy i biełaruskaja inteliniencyja za mała prajaūlajuc aktyūnasci. Viekača carskaja niavola i panščyna pryučyla nas da tano, što ūsio addyvalasia biaz našaha ūčaścia. Tymčasam, kali dumajem ab lepšym žyci, musim ūsie razam, družna i aktyūna vystupać u svaich intaresach, padtrymlivać svaje biełaruskija ūstanovy, arhanizacyi, časapisy i h. d., choć moža nia raz buduć roznyja niavyhody...

Hdnak, mima adjomnych, prjavaū Bielarusy ahułam daūno pierastali być spiačaj etnahrafičnaj masaj, a pradstaūlajuc saboj narod u bolšaści svajej śviedamy socyjalna i nacyjanalna, ale zamała aktyūny. Dzieła taho razbuđenie anulna - narodnej aktyūnasci jośc ciapier najbolšaj našaj zadačaj.

J. N.

А ўсёж-такі жывём і працуем...

На бачынах польскае прэсы можна часта спаткаць заявы, што беларускі народ ня любіць свае роднае мовы, што ня хоча свае беларускае школы, а душою і целам гоніцца запольскай культурай. Паводле гэтага прэсы, Беларусы амаль што ўласнымі рукамі пазачынялі ўсе свае культурныя ўстановы, а кіраунікі гэтых арганізацыяў бадай што самасудам не пакончылі і ўсёгэта дзеля таго, каб найхутчэй зыліцца з „каранём“. Выглядала-б, паводле гэтых рэвэляцыйных вестак, што з беларускага народу асталося толькі некалькі дзесяткаў, а мо' і менш апошніх могіканай, якія дабіваюць у Вільні апошнія дні нікому непатрэбнага свайго жыцьця. — Горш яшчэ — нават пэўная частка Беларусаў заразілася гэтым паглядам і прадсталяе беларускія справы так, як іх асьвятляюць некаторыя польскія пісакі эндэцкага пакрою.

Тымчасам беларуская вёска жыве. Жыве сваім жыцьцём. — Праўда, часта блудзіць, часта глуміць сама сябе, бо ня мае сваіх беларускіх культурных арганізацыяў, якія зылікідывалі ўлады. Міма аднак гэтага, міма недахопу сталае свае бел. прэсы, міма перарыванаага контакту шырокіх масаў з культурным бел. цэнтрам у Вільні — беларускае нацыянальна-культурнае жыцьцё ня гіне, а наадварот, ідзе саматужна наперад, да лепшае, съятлейшае будучыні. Праўда, паход гэты, ведама чаму, выглядае тымчасам скромна, мо' ня так, як павінен выглядаць — але ўсё-такі сам факт

ягонага існаванья мае аграмаднае значэнне.

Ня трэба лепшага запярэчання ілжывасці некаторых газэт — адносна праблемаў парушаных на пачатку гэтага артыкулу, ня трэба ніякіх пратэстаў, ніякіх палемічных адказаў — хопіць толькі бліжэй прыгледзіца да вёскі, да яе сапраўдных імкненій і працы, а ўся ілжывасць і тэндэнцыі асьвятаў беларускае праблемы ў Польшчы вылезе наверх.

Возьмем для прыкладу Стайпецкі павет у выглядзе апошніх дзён. Вось-жа ў Стайпечыне ёсьць, праўда, крыху людзей слабых і скурнікаў — наагул аднак съведамасць народная расьце, прывязанасць да свайго беларускага магутнене. Дзеля таго, што арганізацыя беларускіх наўмы, школаў таксама, паважнейшая моладзь пашырае свою веду дарогаю самаадукацыі ды дарогаю ладжанья спектакляў.

I так на першы дзень правасл. Каляд г. зн. 7.I сёл., міма перашкодаў з боку вучышчя, дзякуючы саматужнай працы съведамай і ідэйнай моладзі вёскі Задвор'е, адыграна была пры перапоўненай залі, у гэтай-же вёсцы п'еса ў 4-х актах „Ня разумам съцямі, а сэрцам“. Глядзельнікі спектаклем былі захоплены.

8.I у Стайпцах, з ініцыятывы Праваслаўнага Дабрадзейн. Т-ва, адбылася вечарына, у часе якое ставілі камэдью „З лекары“. Апрача гэтага адыграна была п'еса ў польскай мове.

Не асталася ззаду і вёска Ст. Сьвержань, слаўная калісі сваім хорам. I тут 8.I.38 адбылося беларускае прадстаўленыне. Ставілі п'есу Ст. Грынкевіча: „Жанімства па радыё“. Спектакль прайшоў з вялікім паводжаньнем.

Найбольш аднак удала і з найбольшым пад'ёмам прайшла імпрэза моладзі м. Новы Сьвержань. Імпрэза гэта насіла харктор съвяткаванья 100 угодкай нараджэння слаўнага беларускага паўстанца супроць царскага самадзяржаўя — Кастуся Каліноўскага. Пры перапоўненай па берагі вялікай залі Пажарнае Стражы адбылася 9.I.38 інсцэнзацыя п'есы М. Машары п. н. „Съмерць Кастуся Каліноўскага“. Інсцэнзацыя памастацку выкананая съвержанскімі артыстамі-аматарамі выклікала на залі неапісаны проста энтузіазм. Воплескам ня было канца. Глядзельнікі, ўсіхвалёваныя прыгожою формою і зъместам п'есы М. Машары, дамагаліся паўтараныя некаторых фрагмэнтаў — перадусім словаў Каліноўскага, якога адгрываў вельмі ўдала А. Сянкевіч.

На заканчэнні вечару адиграна была камэдия „Цешча ў дом — ўсё ўверх дном“. Пасля ў мілай, сымпатичнай атмасфэры адбываліся скокі.

Вечар гэты выявіў, што моладзь наша горача любіць сваіх беларускіх барацьбітоў і ўмее культурна правесці вольны час.

Стайпецкі.

У сакавіку пачынаем чыстку і ўсім хто ня будзе аплачваць падпіски за „Шлях Моладзі“ за 1938 год, далейшая высылка „Шл. Мл.“ будзе стрымана.

Краўцоў Макар

20 ГАДОЎ НАЗАД

(Успамін пра Усебеларускі Зьезд 1917 г.)
(Канчатак)

Надходзіў фатальны мамэнт — ноч з 30-га на 31-е сьнежня (нов. стыль). Справа будучыні Беларусі аблігарана была ў „зямлячаствах“ і ў кожным з іх апрацованы былі дэкларацыі. Зарысаваліся два кірункі: маленцы, менчукі, віленцы і горадзенцы выказваліся за якнайбольшую самастойнасць Беларусі, а віцебляне і магілёўцы не маглі разьвітацца з сваім усерасейскім патрыятызмам, снуючы думкі аб Рәсей дэмакратычнай, якая надоўга, як аказалася, была пахована бальшавікамі. Ясна помніцца, што на паседжаньні горадзенцаў Я. Варонка заявіў: „Я ўжо цэлы тыдзень нашу ў партфэлі проект універсалу аб незалежнасці“...

Пад канец Зьезду зьявіліся з Петраграду эмісары Сталіна-Джугашвілі (ён быў тады ўсерасейскім наркомам па справах нацыянальнасцяў). Рознымі абяцанкамі нейкі салдат і два ці троі работнікі-беларусы стараліся дабіцца ад Зьезду прызнаныя ўсерасейскаю ўладаю петраградзкае ради народных камісараў. З гэтых стараньняў нічога ня выйшла.

Дэкларацыі „зямлячастваў“ зводзіліся юрыстымі ў адну абышырную рэзалюцыю і гэткія кампрамісныя людзі, як адвакат Цвікевіч, стараліся ходзіць на паперы прымірыцца масквафілаў-магілёўцаў з самастойнікамі. У баковым пакоі вялікае салі Шляхоцкага Дому ішлі гарачая спрэчкі сяброў Рады Зьезду вакол усялякіх формулаў Цвікевіча. Каля гадзіны першай уночы з 30 на 31 сьнежня, як быццам, быў знайдзены нейкі кампраміс. Янка Серада — старшыня Зьезду адкрыў яго пленум. У нарадзе над формулай Цвікевіча (пункт першы, які бы дэкларатуру ўступны, рэзалюцыі) умоўлена было, што за і процы гэтага пункту рэза-

Беларуская спрача ў польскім Сойме і Сенате

У цяперашнім польскім Сойме Беларусы, як ведаэм, ня маюць сваіх беларускіх прадстаўнікоў-паспоў, якія баранілі-б інтэрэсаў Беларускага Народу. Ёсьць аднак там вялікі прыяцель Беларусаў украінскі пасол З. Пэлэнській, які баронячы справаў украінскіх, памятае і аб інтэрэсах Беларускага Народу.

Сёлета пасол З. Пэлэнській ужо два разы заступаўся за Беларусаў. Першы раз 20.I у бюджэтнай соймавай камісіі ў часе дыскусіі над бюджетам Міністэрства Зямельных Спраў, дзе дамагаўся, каб пры зямельной рэформе не абміналі украінскіх і беларускіх сялян; а другі раз — 3.II — пры разглядзе бюджету Міністэрства Асьветы, дзе, зьвярнуўшы ўвагу на ненормальнае

палажэнъне Беларускага Народу, съцьвердзіў патрэбу беларускіх школай

У Сэнаце абеларускай справе гаварыў 9.II б. ваявода Наваградзкага і пасція Віленскага ваяводзтваў, сэнатар Бэчковіч. Ён бачыць сярод беларусаў вялікія асыміляцыйныя магчымасці тады, калі будзе ўмелы падыход. І таму ролю прадстаўніка ўраду (ваяводы — рэд.) уважае ён вельмі важнай.. „Дзеля гэтага дзіўна выглядаюць адносіны яго—прадстаўніка ўраду, —казаў сэн. Бэчковіч—да некаторых тамашніх проблемаў, а перадусім да меншасці беларускай.. Падыход да гэтага народу павінен быць апёрты на асновах справядлівасці, а не, нажаль, на тварэнні розніцаў з прычыны вера-

вызнаньня ці языка.. Беларус-каму насельніцтву адбіраюць ча-ста часапісы і кніжкі ў беларус-кім языку, пэўна-ж часам нядобрага зъместу, але не даюць кні-жак з зъместам добрым. Пасля закрыцца беларускіх культур-ных арганізацыяў, астаецца пустое месца, якое трэба запоўніць нечым лепшым. Найбольш бы-ла-б тут пажадана мяшанаяполь-ска-беларуская работа. З пры-чыны адбіраньня беларускіх кні-жак, старэйшае беларускае па-каленье чытае кніжкі расейскія. У радыі, тымчасам, як мяне па-інфармавалі, тамашні ваявода забараніў ўсялякія беларускія аўдыцыі (перадачы). Такім спо-сабам тамашнія радыёслушачы слухаюць станцыяў расейскіх, з якіх Менск напр. надае ўсё па-беларуску... Вось-жа і пры дэ-цэнтралізацыі найадміністрмыій-най систэмі некаторыя агульныя прынцыпы палітычныя павінны быць прытасаваныя да вымогаў данага тэрэну...“

Вельмі цікавую прамову ў Сойме сказала 10.II пасолка В. Пэлчынская, каторая між іншым гэтак гаварыла: Польшч празнчана на тое, каб быць арганізтаркай вялікай працы на ўсходзе Эўропы, каб быць апорай заходняй хрысьціянскай культуры, апёrtтай на вольным чалавеку і на вольных і незалежных дзяржаўных арганізмах. Гэткая польская місія выцякае з ідэі ягайлаўскай і з духа Маршалка Я. Пілсудзкага. Гэткая палітыка мае вялікія магчымасці спалучэнья украінскага, беларускага і літоўскага насельніцтва з Рэчыпаспалітай. Дзеля гэтага трэба адпаведнага пляну і трэба



Вялікая Беларуская Рада, якая склікала ў 1917 г. у Менску Усебеларускі Кангрэс, каторы апісвае ў „Шляху Моладзі“ ведамы беларускі пісьменьнік і ўчастнік Кангрэсу Краўцоў Макар.

люцыі (з папраўкай аб поўнай беларускай самастойнасці) выступіць толькі па адным аратары. Гаварыць за рэзалюцыю Цывікевіча вызначаны быў магілёўскі жыдок (здаецца, Гольдман), проці формулы Цывікевіча, значыцца проці фэдэрациі з неіснаваўшай Расейскай дэмакратычнай рэспублікай, выступіць вызначылі мяне. Старшыня даў слова Гольдману. Той пачаў гаварыць. Я зыйшоў уніз, пад эстраду Прэзыдыму, скуль Гольдмана вельмі добра было чутно, і натаваў слабыя месцы яго аргумэнтацыі, адначасна накідаючы кароткі конспект свае прамовы. Да мяне спусьціўся магілёвец Канчар і, з буйнымі съязьмі на вачох, прасіў не падрываць кампрамісу, прыдуманага Цывікевічам. Мамэнт высока-драматычны. Нейкі малітвенны настрой. Маўчу і лаўлю кожнае слова з трывуны. Хвалі нявымоўных адчуваньняў расьпіраюць грудзі. . Ні я, ні Канчар ня ведаем, што над Зьездам павіс фатум.

Гольдман гаварыў мінут пяць ці дзесяць.
Раптам съціх... Каля прэзыдыуму выраслыі дзьве

шэрыя фігуры: успаміаны ўжо тут нарком унутраных справаў Рэзаускі і п'яны, ў шапцы з вялізарным бліскучым брылём, нязвычайна хамаваты выглядам, начальнік менскага бальшавіцкага гарнізону Крычаўшэйн.

— Кто вы? ваш мандат, товарищ? — энэргична пытаеца старшыня Зъезды д-р Серада.

— Я начальнік гарнізона! — викрыкнуў ся-
род агульнага гоману Крывашэй... — Прошу сло-
ва! — пайтарае ён.

Старшыня звоніць. На салі крыху щішэй.

— Я под відом мягких лайковых перчаток, под відом мягкой пуховой постелі... — пляце ней-кую бязглузьдзішу Крывшэйн. Магутны гул пра-тэсту заглушае яго... Віцэ-старшыня Вазіла закры-вае Зъезд... Серада звоніць, пазбаўляе Крывшэйна слова і ўзнаўляе паседжаньне, на якім усе трymаю-ца стоячы, не вылучаючы самога старшыні. Ся-дзіць толькі сэкрэтар Калядка і ўвесь час піша. З маестатычнай павагаю ўзносіцца сярод презы-дыumu фігура прафэсара Карскага. Вазіла брык-

сказаць, што „калі ліквідуюцца украінскія шыльды, або забараняеца съпяваньня на радыёвых аўдыцыях беларускіх песьняў, што калі за праступак амаль уважаеца дапусканье Украінцаў да дзяржаўных урадаў, дык гэтым у ніякім разе ня служыцца вялікім імкненіем Польскага Гаспадарства і людзі, каторыя гэта робяць, мусіць быць адсунуты ад адыгрываньня паважнейшае ролі ў гаспадарственным апераце...“

У гэткім больш-менш духу гаварыў 10.II ў Сойме пасол Т. Копець—прадстаўнік „легіёновай левіцы.“ Ён між іншым казаў, што задачай Польшчы ёсьць разбуджэнне да свабоднага жыцця народаў, якія жывуць на ўсход ад Польшчы між Чорным Морам і Балтыцкім. Выступаў ён праціў нямецкае меншасці, а да меншасці украінскай і беларускай, казаў, павінны быць іншыя адносіны, але якія — канкрэтна не сказаў.

Гаварыў у Сойме аб беларускай справе і пасол Г. Шыманоўскі з Нясьвіскага пав., які дамагаўся, каб вышэйшыя польскія ўлады дагледзілі адносіны адміністрацыйных уладаў адносна Беларусаў, якія нязгодныя быццам з агульным палітычным настаўленнем прэм'ера ген. Славой-Складкоўскага.

Гэтак гаварылі аб беларускай праблеме ў польскім Сойме і Сенате. Цікава пры тым съцвердзіць, што калі пасол Пэлэнскій — украінец — баронячы беларускіх інтарэсаў ня высоўваў ніякіх плянаў, то польскія прадстаўнікі гаварылі аб тым, як асуміляваць беларусаў, або

Dvidešimt metu (Dvacaač hadoū)

16 лютага сioleta Litoūcy ūgačysta šviatkavali 20-cihodzdie nieza-ležnaści Litvy. Važnyja hetyja ūhodki byli adznačanyja ūva ūsim litoūskim žyci. Z hetaj prycyny ū Vilni vyjšla ū ſvet knižka viedamaha litoūskaha piśmienika i publicysta R. Mackevičiusa p. n. „Dvidešimt metu“ (1918 — 1938) — „Dvacaač hadoū“.

U knižcy hetaj R. Mackevičius — aūtar 15-ci vydanych uzo knižak — padaū narys historyi paustańnia niezaležnaha Litoūskaha Haspadarstva i ražívicia jaho z cikavymi cyfrovymi dadzienimi.

Litva, jek viedajem, haspadarstva niezialikaje, maje jano ūsiaho

як усю Беларусь злучыць з Польшчай.

Адносіны п. Пэлчынскай і п. Копечі да беларускай праблемы бадай такія самыя, як ведамых польскіх публіцыстаў-паліtykaў Adolfa Bochenskага і Ul. Bončkoўskага і практычнае значэньне іх бадай ніякае. Бо хоць галасы гэтых асоб паважныя і глыбокія, але яны ня маюць шырокага водгаласу ў польскім грамадзянстве.

Праектаваныя адносіны да Беларусаў сэн. Бэчковічам ад сучасных адносінай, якія адчуваюцца мы ў 1936 і 1937 г., а таксама адчуваюцца і цяпер, розніцца толькі ў спосабе. Падыход сэн. Бэчковіча, можа быць у сучасны мамэнт больш ліберальным, лагаднейшим, аднак для беларускай будучнасці, трэба сказаць, ён больш небясьгечны.

Я—к.

kala 2,500,000 žycharoū. Nia hledziačy na heta i na viekavuju nia-volu, Litoūcy tak umieła patrapili ūladzić u siabie žycio, što Litoūskaje Hasp. služyć prykładom dla naroda innych, likam daloka bol'sych. Asabliwa vialikija asiahnieńi zdabyli Litoūcy ū žyci kulturnym i ekanamičnym. U Litvie kožny hod vychodzić pa niekalki sot litoūskich knižak. Tak napr. u 1936 h. vyjšla 1012 knižak. Jośc 1500 publičnych biblijatekaū, u jakich zhulam znachodzicca 1,500 000 knižak. Vychodzić 16 štodiennych lit. gazet i bol's sotni tydniovikaū, mieśiačnikaū i inš. Jośc 2,556 škołaū, 5,028 vučycielaū i 276,675 vučniāū. Z Litoūskaha Universytetu ū Kožne kožny hod vychodzić novva kadry lit. intelihencyi z vvšejišaj ašvietaj. Tolki ū adnym 1937 h. skončyła universytet 338 asob. Švroka razhornuta tak-ža praca kulturna-ūzhadavačych arhanizacyaū moładzi.

U halinie haspadarčai najbolš važnym jośc toje, što Litva badej poūnašciu praviela ū siabie ziamielnuju reformu i zaspakoila imknieńie kožnaha sielanina mieć svaju ūlasnuiu haspadarku. U haspadarčym žyci Litvy vialikuju rolu adyhyraie šyrokaja sietka kooperatyvaū spažyvieckich, vytvorčych, małacarskich, kredytnych i inš.

Ahułam žycio ū Litvie razvijajecca pamysna, što ścviardzajuć navat polskija časapisy i ludzi časta varožyja ū adnosinach da Litvy. Heta-ž śviēdčyć ab tym, što moža dać narodu svajo niezaležnaje, razumna ūlädzanaje haspadarstva...

jns.


нуў назад галавою... Прыкінуўся ці запраўды самлеў?... Страшэнны гоман і мітусьня... Улавіўши мамэнцік некаторай цішыні, Рэзаускі абвяшчае Зьезд распушчаным, а Прэзыдыум яго арыштоваваным... Матрос Муха голасна пратэстуе і заяўляе, што ён больш не камісар апекі... Тымчасам урываюцца ў салю азброеныя салдаты Рэмнёва і, разыходзячыся направа і налева, стараюцца ахапіць Зьезд. Дэлегаты спраціўляюцца, настаўляючы грудзі, іншыя пасярэдзіне грымяць крэсламі, барыка даю адгароджваючы Прэзыдыум. Калённаю ў два рады салдаты ўціскаюцца ў сярэдзіну Зьезду. Дайшоўши да барыкадаў, Рэмнёў вымае з похвы рэвалвэр, паднімае ўгару і колькі разоў націскае цынгель... Але стрэлу ня чутно... Пара трусыльных съвітак бяжыць за рояль, што стаіць па левай руцэ прэзыдыуму. Магутная фігура селяніна ў жоўтым расшпіленым кажусе становіцца на крэсьле пасярэдзіне салі, съціскае свае мазалістыя кулакі і крычыць: „Разбройць іх!“ — паказваючы на чырвонаармейцаў...

Усё бачанае апісаць немагчыма... Зьезд разганяеца пагрозаю штыхоў... Нехта запяյо беларускую марсэльезу. З ёю выходзім, паміж шпaleramі збройных салдатаў, па сходах на Падгорную вуліцу... На скрыжаваньні Скобелеўской і Падгорнай ваякі на белых конях... Два панцырнікі грозна маўчаць...

Паход разагнанага Зьезду скроўваеца ў бок рэзыдэнцыі бальшавіцкага ўлады — будынку Камэрцыйнае Школы... З тысячы грудзей разълягаеца матыў хаўтурнага маршу: „Вы жертою пали в борьбе роковой!“

З заміраньнем гукаў чужое трагічнае песьні гінула воля народная, сярод мяккое зімовае ночы, ахінаўшай сэрца Беларусі ценямі рабства...

ПАПРАЎКА: У № 4 „Ш. М.“ не дагледжаны 2 кэрэтурныя памылкі: на бачыне 4-й у 1-м радку (унізе пад лініяй) надрукавана „прывітаньня“, а мусіла быць „прывітальныя“, у радку 13-м на бачыне 5-й надрукавана „аражніўшы“, замест „апаражніўшы.“ Рэд.



КРАІНЕ

Краіна! Родная Краіна,
ўнясеш ў душу маю Ты дар,
Калі як Маці возьмеш сына —
Жыцьцё маё на свой аўтар.

Калі сынам Твайм годным
Буду жыць я і паміраць;
У смутку, ў горы у народным
Табе заўсёды памагаць.

Шчасльівы буду я тады
З Тваих ня зьбіўшыся съязжын—
Табе у працы заўсяды,
Табе у шчырасыці як сын.

АРКАДЗЬ ЗАРАНКА

* * *
*Adnaho syna maci mieła,
Adnaho tak, jak sałańja,
Jak voka, tak jabo hladzieła,
Dy tolki im adnym žyla.*

*I ros, jak jahada chłapcyna, —
Raście rataj — kazała mać.
Jak pieč z širokimi plaćyma,
Z vaćami byccam mora hladź.*

*A strojny, strojny byū, jak topal,
A duży, duży, byccam žvier.
Z dušoju volnai, byccam sokał,
Ale nia žyc takim ciapier.*

*Nia pole rodnaje baručy
Pamior matuli — sokał syn —
A los ciažki jabo zamučyj.
Pakinu matcy žal adzin.*

M. Z.



Dr. Jadviha i Stanislaŭ Hrynkiewičy

Umovy i zahady nieabchodnyja dla zdaroūja

Cyścinia cieła.

Kožny viedaje, što małyja dzieci nadta lubiać vadu, lubiać kupacca, zabaǔlacco nad vadoju na rečy ci voziery, a kali nie, dyk na't i ū lužynie daždžavoje vady. Dzicia dobra nie ūjaūlaje, što paciavaje jaho da vady, bol's adnak čuje, što pašla kupańnia skura robicca čystaju, hladkaju, nie śpiarbić i nie piače, dzicia pašla kupańnia viesialejšaje, badziorajšaje.

Darosły čałaviek zabyvajecca, što vada mahla-b ablahčyć jamu ūmovy jahonaje pracy. Zamiest taho, kab žviarnucca da vady jak krynicy bādziorašci, čałaviek šukaje jaje ū papierach, vodcy, kavie, harbacie i h. d. Biazumoūna, što pašobnyja naroktyki zaħlušajuć na niejki čas niapryjemnaje adčuvańnie ūtomy j dajuć zmanna je pačuccio badzio-

Экспэдышыя Папаніна выратавана

У месяцы лютым савецкая наўуковая экспэдышыя на Паўночны Полюс перажывала небясьпечныя мамэнты. Першай трывожнай весткай было паведамленье, што вялізарная ледзянайкрыга, на якой экспэдышыя гэта плыла ад Паўночнага Поляса на поўдзень — раскалолася. Пасьля частка гэнае крыгі, на якой знаходзіліся запасныя прадукты, адварвалася. На шчасльие экспэдышыя мела яшчэ прадукты разам з сабой і з усімі сваімі прыладамі і гумовымі лодкамі выйшла з катастрофы бяз большых страт. З прычыны бураў і частых ўдараньняў крыгі экспэдышыя мусіла некалькі разоў пераходзіць з месца на месца — з аднае крыгі на другую, каб не патанучы. Палажэнне абцяжала канешнасьць пастаяннага пільнагання і перанашэнья прыладаў і прадуктаў.

На гэткія трывожныя весткі з далёкай поўначы Саветы на ратунак свае экспэдышыі выслалі караблі лепаколы: „Мурмань“, „Таймір“, „Ермак“ і „Беламорец“ з алпаведна прыгатаванымі самалётамі. На чале ратунковае акцыі стаў арганізатар гэнае экспэдышыі слайны праф. О. Шмідт, вестка аб арышце якога была непраўдзівая.

Меў так-жа на помач Папаніну, кіраўніку экспэдышыі і ягоным сябром ляшні савецкі цэпэлін „СССР—V—6“. Цэпэлін гэты аднак у часе пробнае падарожы, з прычыны кепскіх атмасферичных варункаў удэрыўся аў верх гэры і разьбіўся. Пры

тым з 19-ці асабовае ягонае каманды — 13 асоб згінула на месцы. 3 ранены і толькі 3 асобы выйшли з катастрофы цэлымі.

На помач Папаніну і ягоным сябром выехала таксама ратунковая экспэдышыя з Нарвэгіі.

Урэшце пасьля вестак трывожных, 16.II прыйшла вестка ўспакайваючая.

Савецкія лятуны Чэрэвічны, Кабанаў і Уласаў на лёгкіх самалётах, пасьля доўгіх пошукаў на поўначы, знайшлі крыгу з экспэдышыяй Папаніна, апусціліся на яе, прывязылі новыя запасы прадуктаў, пашешилі сяброў экспэдышыі, што ўсе аб іх памятуюць і съпяшаюць на ратунак. У адказ на гэта праф. Папанін заявіў, што экспэдышыя яшчэмага б далей працаваць пры сучасных абставінах у працягу 3-х месяцаў. Пасьля лятуны алляшчелі да ледаколаў „Мурмань“ і „Таймір“, якія знаючы ўжо дарогу даехалі да экспэдышыі Папаніна і забралі яе адтуль.

Прыпамінем, што экспэдышыя Папаніна „Паўночны Полюс“ з чаходзілася на крызе і плыла з Паўночнага Поляса больш 270 ліён. Зьнялі яе на Грэнландскім Моры, дзе пануюць халады і яшчэ даўгая ноч. Адзінным асьвятленнем у час пагоды быў ім месяц і зоры. Сонца паявіша там у канцы лютага. Сумна было — кажа Крэнкель — рапыётэлеграфіст экспэдышыі Папаніна — ў ночы непагодныя, калі ня відаць месяца; тады ўвакруг нас была цемра, усе аднак працавалі кожны ў сваій галіне здабыраў новыя досьледы для навукі.

З. Б.

raści i świeżaści; nia trvvaie jano, nažal, doňha, a pakidaje pa sabie roznjakija niadužaści.

Dyk nikoli nia treba zabyvaccia, što vada — nailepšy sposab, kab adšviažyć cieľa i znajsci uznoú achvotu da pracv.

Čamu hetak vada dzieiť na arhanizm čałavieka?

Vada zmyvaje pry pomačy mvla z našaje sku-ry hraź, a čyścinia skury maje vializarny ūpłyū na zdaroūje arhanizmu. Hraź na skury składwaciecca z miešanki potu, zluščanaje skury, pvlu i inšykh substancyaў z pŕvietra. Zdarovy čałaviek vydziela je kala adnaike kvarty potu na dzień. Pot składam svaim davoli blizki da mačy. Maje Jon u sabie wielmi škodnyia dla zdaroūja čałavieka častki. Kali-b spvnič adychodžańie potu sa skury, dyk hetak mahla-b vyklikać atručańie arhanizmu. Prv henym atručańi čałaviek robicca niadužvym, mlaǔkim, nervovym. Da hetaha dałučajecca časta zapaleńie nyrak.

Pyl i hraź na skury majuć u sabie źmat bakteryja. Pamiž zusim niaškodnymi bakterijami moći być wielmi zaraznyja. Takaja zaražanaja hraź na

Z biełaruskaha žyćia

6 miesiacaŭ za »На этапах«
Vilenski Apelacyjny Sud 9.II. sio-
leta M. Tanka, za zbornik vieršau
»На этапах«, zasudziu na 6 mie-
siacaŭ. Asudžany kuruje sprawu ū
Najwyżejšy Sud.

Nie pazvolili. Hrupa biełaru-
skaje intelihencyi ū m. Ašmianie
chacieļa prystupiť da vydavańnia
popularna - navukovaj biełarskaj
biblijateki p. n. »U tydzień kni-
ka«. Na žal, Ašmianskaje Starastva
na heta nie dało dazvołu.

Sumnyja viestki ab pamiat-
niku Ciotki. U minułym hodzie
ū Starym Dvare (Ščučynski paviet)
nad mahią viedamaj biełarskaj
paetki Ciotki, siastra jaje pastaviła
pamiatnik z adpaviednym biełaru-
skim nadpisam. Ciapier chodziać
čutki, što kanservatarski ūrad da-
mahajecca, kab pamiatnik hety
byu žniaty. Viestkam hetym pro-
sta nia chočacca vieryć...

skury ūzo chacia-b dzieła taho nadta niebiaśpiečna-
ja, što moža lučyć sa skury ū ranu. Rany papec-
kanyja kiepska hojacca, da ich mohuć padchapicca
roža, mohuć vyraści skuły.

Papeckanymi rukami čałaviek uvodzić u svoj
arhanizm bakteryi zaraznyja ci jaječki čužajedaū
(čarviaki-solitery, hlisty j inšyja).

Na vioscy (na ščaście nia ūsiudy) trymajecca
hetki abyčaj, što darosłyja myjucca na vialikaje śvia-
ta i to barani Boh, kab ad hałavy da piat. Najča-
siej tolki da pajasa. Dahetul niama jšče taje śvia-
domaści, što myla, myćcio, kupańnie — zusim nia
panskaja vydumka, usieńka heta wielmi i wielmi pa-
trebnaje, kab čałaviek byu radasny, badziory, ener-
hičny.

Čałaviek, što nia kupajecca, nia myjecca, wiel-
mi časta budzie zlosny, nervovy. Jon chvarecimie
na straňnik, kiški, zapaleńnie vočau, miecimie na
ciele badziulki, skuły, lišai, mahčyma što toje „biaz-
prycynnaje“ zapaleńnie nyrok tutaka maje svaju pry-
čunu, jak i roznajakija chvaroby serca, lohkich.

Biełaruski kancert. 4.III. siol.
u zali Śniadeckich USB abudziec-
ca biełaruski kancert. Vystupać
buduć bieł. chor R. Šyrmy i salisty.
Pačatak a hædzinie 20-taj.

Kantrol u B.N.T-vie. Nadovia-
čy administracyjnja ūłady praviali
kantrolu dziejnaści Biełarskaha
Navukovaha Tavarystva ū Vilni.

Aśvietnaje Tavarystva Bie-
rusaū u Varšavie. Pad hetkim
nazovam niadauna paustała bie-
łarskaja arhanizacyja ū Varšavie,
jakuju ūłady ūzo zarejestrali,
i jakaja maje ūzo prystupić da
pracy. U najblížejšym časie T-va
maje naładzić biełarskuju vieča-
rynu, a pašla kancert bieł. pieśni.

Pamysnaja viestka ab „Bieł.
Krynicy.“ Hetymi dniami red J.
Paźniak atrymau paviedamleńnie,
što Najwyżejšy Sud skasavař pryu-
sud Vil. Akr. Sudu ū sprawie art
ab razhonie Rady BChD. Pry he-
tym zaznačajem, što jak nas pa-
viedamlajuć, spynienaja „Bieł.
Krynica“ nia maje ciapier ani ad-
naho pravamocnaha karajučaha
prysudu.

U biełarskich studentau. 19 I
u Biełarskim Studenckim Sajuzie
ū Vilni adbyūsia viečar u čeſć
Kastusia Kalinoūskaha. 19.II tam-ža
ks. Hlakoūski pračytaj referat na
temu: „Čałaviek jak stvareńnie ra-
zumnaje, hramadzkaje i relihijnaje“.

Hurtok biełarskaj moładzi
ū Ryzie. Pry carkvie ſv. Michała
Archaniela ū Ryzie sarhanizavaū-
sia Hurtok biełarskaj pravaslaū
naj moładzi. Hurtok pačaj ūzo
pracu. Pieršaje sabrańnie adbylo-
sia 10 h. m. z dakładam na temu:
„Ab aŭtokiefalii pravaslaūnaj cer-
kvy,“ jaki zrabiū nastęnik prava-
slaūnaha bahasloūskaha instytutu
I. Małatok.

Съв.п. У. Казарэвіч

Цяжкае жыцьце беларускае
вяскovaе moladzī. Adnak ёсьць
adzīnki, якія саматужна выбіва-
юца з глухіх куткоў i йдуць у
свет. Да takih тыпаў належаў
i съв. п. Уладзімер Казарэвіч.
Moladzy гэты хлапец, сын бедна-
га селяніна з малых дзён выяўляў
вялікія здольнасці. Маючи 13 га-
doў (радзіўся У. К. 15.III.1919 г.)
picaў ён ужо беларускія вершы,
якія друкаваліся ў „Шляху Mo-
ladzī“, а таксама i ў іншых бел.
часапісах. Ad гэтага часу быў ён
стальным нашым супрацоўнікам.
Жыў ён у в. Макаршчына, не-
далёка Варапаева. Скончыўши
пач. школу ўсімі сіламі rvaўся ў
места, каб далей zdabываць асьве-
ту. Пару год таму дастаўся ў Віль-
ню ў Беларускую Гімназію, дзе
пры дапамозе бел. вучыцялёў
вучыўся і быў найлепшым вучням.
Сёлета захварэў ён на грыпу, а
пасля, ня маючи належнага да-
глядзу, незашанаваўшыся набавіў-
ся хваробы цяжэйшае, якая 3.II
перарвала ягонае жыцьце яшчэ
прад расьцьветам.

У гэткіх i падобных abstavіnach
гіне не адзін бел. талент. Прад-
часная съмерць маладога бел.
паэта Ул. Казарэвіча павінна быць
панукай да большай апекі над
moladzī. Съветлай-жадушы ня-
божыка паэта няхай будзе

ВЕЧНЫ СУПАКОЙ!

Грамадзяне!

Прысылайце ахвяры на да-
памаговы фонд беларускай вуч-
нёўской незаможнай a здольнай
moladzī на adres: Red. „Šlachū
Moładzī“ — Wilno, Zavalnaja 1.

Rola vady jašče bolšaja, čymsia heta vyhlada-
la-b z tolki što pierakazanaha. Miž inšym vada vy-
klikaje hetki a nia inšy razkład kryvi ū ciele, kryva-
chodnyja žyly dziakujucyjo himnastykuucca. Sień-
nia medycyna navučylaś vykarystoūvać vadu pry
lekavařni chvarobaū serca, dy na't i inšych chvarobaū.

Jak treba mycca? Ranicaju treba vymyć ha-
lavu, tvar, ruki, šyju, hrudzi, plečy; ruki myć najlepš
letniaju vadoju, jak aja stała niekalki hadzinaū u cha-
cie. Vymyšy cieļa, nia treba zabyvacca ab zubach.
Zuby, jak heta ūzo bylo kazana, treba myć šotka-
ju adumysłovym paraškom da zuboū. Pałaskać rot
pierad jadoju j pašla jady. Pašla kožnaje pracy tre-
ba myć ruki, tvar, nos, baradu (kali niechta nia bry-
jeccca) i tolki vymyšsia siadać da jady.

Idučy spać — treba vymyć ruki j nohi.

U suviazi z važnaściu myćcia lepš stryhčy valasy
na hałavie koratkę, inakš u ich sabirajecca pyli i hraż.

Prynamsia raz na tydzień, kali nie čaśczej, tre-
ba dobra vykupać usio cieļa u vadzie z myłam.
Uletku pažadana na't kožny dzień kupacca ū rečcy.

ШТО ЧУВАЦЬ

— У эндэцкім „Дзеньніку Віленскім“ праф. Цывінскі напісаў стацьлю, у якой войска зразумела зынявагу памяці Маршала Я. Пілсудзкага. У адказ на гэта 14.II група афіцэраў чынна зыняважыла праф. Цывінскага, выдаўца „Дз. Віл.“ Зьвежынскага і іншых эндэкаў. Суд-жа, на прапанову Стараства, спыніў „Дзен. Віл.“ Пасъля гэтага Цывінскага і Зьвяжынскага ўлады арыштавалі.

Галоўных павадыроў эндэкае моладзі ў Вільні вывезлі ў Картускую Бярозу.

Трэба сказаць, што эндэкі ў барацьбе з сваімі праціўнікамі сапраўды не перабіраюць у спосабах. — На пачатку м-ца лютага сёл. адведаў Польшч кіраўнік Мадзярскага Гаспадарства Горты. — У Сойме пасол з О.З.Н. Войцеховскі нябывалым способам выступіў супроты украінскага Мітрапаліта А. Шэптыцкага, што выклікала вялікае абурэнне сярод Украінцаў і пратест на толькі украінскіх паслоў у Сойме, але і ўсяго украінскага грамадзянства. Выступленыне пасла Войцеховскага, бязумоўна, вельмі ад'емна адаб'еца на украінска-польскіх адносінах.

— Урад Гогі ў Румыніі за адзін месяц, сваімі фашистыскімі рэформамі, нарабіў гэтулькі шуму і непарафдаку, што далей ня мог ужо ўтрымацца і падаўся ў адстаўку. На чале новага ураду стаў не палітык, а Патрыярх Праваслаўнае Царквы ў Румыніі Мірон. Гэта съедчыць аб тым, што палажэнье Румыніі, як унутры, так і заграніцай (Францыя і Англія былі проці ўраду Гогі, бо ён ішоў усьяды Нямеччыны) было вельмі цяжкое. Новы ўрад, у які уваходзяць усе б. рум. прэм'еры, за выняткам Гогі, во-стра выступіў супроты старонікаў фашизму ў Румыніі і ўвёў ваеннае палажэнне.

— На фронтах у Кітаі і Гішпаніі апошнім часам важнейшых падзеяў і зыменаў ня было.

— Вялікія падзеі апошнім часам адбыліся ў Нямеччыне, дзе

Гітлер звольніў з арміі 25 генэралаў і 90 палкоўнікаў, на чале з маршалкам і міністрам вайны Блёмбэргам, ды камандзераам сухапутнай арміі ген. Фрічам. Апрача таго праведзены сярод генэралаў і дыпломатаў вялікія зымены. Зымены гэтыя выклікалі незадаваленне ў арміі і сярод ніякіх грамадзянства. У некаторых гарнізонах паўставалі бунты. Марш. Блёмбэрг выехаў заграніцу, падобна паступіла шмат іншых афіцэраў. Палажэнне ў Нямеччыне агулам і Гітлера асабліва было невыразнае. Гітлер аднак спрытны і да зыменаў гэтых відацаў загадзя прыгатавляўся. Ён пасъля чысткі зрабіў для Немцаў і для ўсяго съвету вялікую неспадзеўку. Ён паклікаў да сябе аўстрыйца канслера Шушніга, які пасъля канфэрэнцыі з ім пачаў праводзіць зымены ў Аўстрыі, катормя даводзяць да ўлады ў Аўстрыі гітлераўцаў, а далей здаецца дойдзе да злучэння Аўстрыі з Нямеччынай у адноўленіе гаспадарства, чаго здаўна жадаюць усе Немцы, а што вельмі не наруку Англіі, Францыі, Чэхаславаччыне і інш. Газеты пішуць, што звольненія няменкія генэралы былі прыхільнікамі паразумення Нямеччыны з Саветамі. Ген. Фріч быў быццам нават у гэтай справе ў змове з расстрояльным савецкім маршалам Тухачэўскім. Гітлер-жа быццам згодна з сваімі плянамі і анты-камуністычным нямецка-італіянска-японскім дагаворам імкнецца да вайны з СССР.

— На съвеце сапраўды, як кажуць, пахне порахам. У Японіі адбылася вельмі важная нарада пры ўчасті цара-мікады, што бывае толькі ў вынятковых выпадках. СССР фортыфікую Ленінград і выганяе адтуль усіх чужаземцаў, а каля польскай граніцы робіць ваеннную паласу на 50 кіляметраў шырыні, з каторай выселілі ўсіх цывільных жыхароў. Сталін, як-бы ў адказ на антысавецкія выступленыне заявіў, што камуністы гатовы да ўсясьветнае рэвалюцыі, у якой памагаць будзе савецкая армія, каторая так-жа да гэтага гатова. — Зброяцца ў іншыя гаспадарствы. Злучаныя Штаты Паўноч. Амэрыкі пастанавілі асыгнаваць на ўваружэнне 1 мільярд даляраў. Францыя, між ін-



3 milijony moladzi biaz škołai. Pasol Pochmarski ў budžetnaj sojmavaj kamisii ścvierdziu, što ў Polšcy joś 32,596 škołau usich typau, 116,694 vučcialoi i prafesaraui, dy 5,300,000 školnaje moladzi. U školach vučycza bolš 4 milijonu moladzi. Kali brać moladz da 20 hadoū, to biaz škołau joś usiaho 3 milijony moladzi. Sialanskaj moladzi ў siedmich školach joś usiaho paū pracenta, a u vysokich jašče mienš, bo tolki 0,2 pracenta. — Jak bačym, vioska u halinie ašviety staič na apošnim miescy, a tak być nie pavinna, bo i vioska patrabuje šviatla i lepšaha žycia.

„Służba Młodych“. Pad takim nazovam 2.II.38 h. pačala pracavač novaja arhanizacyja polskaj moladzi pry O.Z.N.

Chvareječ rah. skacina i koni. Sioleta zimoju u Francyi i Niamiečcynie panavała masavaja chvaroba rah. skaciny na h.zv. jaščura-pryščya-chvaroba mordy i noh. Francuskija sialanie ściardžajuć, što zhinnula u ich bolš milijona štuk karoū. Mnoga z hetaj prycyny miela stratau i Niamiečcyna. U Besarabii (Rumynija) paǔstala zaraza koniau, ad jakoje ſto-dzień hinie bolš 200 štuk. Zaraza heta pierachodzić tak-ža na śvinie, karovy i aviečki. Hazety pišuć, što chvaroba karoū pajavilasia apošnim časam užo i u zachodniaj častcy Polšcy, a navat dastajecca z Prusii u Bielastockaje vajavodztva, jakoje hraničucca z niamieckaj terytoryaj.

Zmotoryzavanyja paleskija łapci u Sojmie. U časie pramovy ministra komunikacyi, na pasiedžanii budžetnaje sojmavaje kamisii, kali havaryłasia ab postupie motoryzacyi, siarod pasloū žavilisia łapci, jakija nosiać paleskija sialanie, zroblenja z starych samachadowych aponau (gumaū). Hetkim sposabam adzin z pasloū chacieū dakazać, što motoryzacija ražvivajecka...

Vajna z pacukami. U daūniejzych lochach pad Cialatnikami u Vilni zaviałosia šmat pacukoў; dahadvajucca, što joś ich tamсотni tysiač. Mahistrat dumaje, jak pajści na ich „vajnoj“ i žniščyć.

шым, пабудавала ў Парыжы проціўлятунскія сковы, у якіх можа скавацца З міліёны людзей. Англія закупіла ўжо ў Канадзе ўсё збожжа, якое будзе сёлета.

— Нядайна на Міжземным Моры няведамая падводная лодка затапіла 2 англійскія караблі. Некаторыя думаюць, што зрабілі гэта італіянцы. Пасъля гэтага пачаліся між Англіяй і Italіяй перагаворы аб наладжаньні добрых адносінаў. Мусоліні адразу просіць у англійцаў грашове пазыкі, бо эканамічныя ягоныя справы стаяць вельмі кепска. Умешаўся ён у Гішпанію, атым-часам Абісынія ўсьцяж бунтуецца і шмат дзе абісынцы часта перамагаюць італіянскае войска. Паўстаюць так-же бунты ў італіянскай калёнії ў Лібіі. Ці дойдзе да паразумення між Англіяй і Italіяй, пакажа будучыня. jn.



Трэба лепшых п'есаў

в. Лабачы, Наваградзкага пав. 30.1 г. г. у в. Лабачы адбылася беларуская вечарына, ставілі п'есу „Зъбянтэжаны Саўка.“ Арысты-аматары выканалі свае ролі вельмі добра. Асаўліва доора ігралі Альшак Цехановіч і М. Цехановіч. Зацікаўленыне прадстаўленнем было вялікае, людзей назоўралася многа і ўсе гучны мі воплескамі віталі роднае слова з сцэны. Аднак былі ўвагі адносна п'есы і ад'ёмныя. І так, калі я запыталаўся аднаго селянина, ці падабалася прадстаўленне, дык ён мне адказаў: „Ах, мой браток, дзе з нас не насьмяхуцца, дык ці варта самым з сябе съмяяцца.“ І сапраўды, там дзе людзі съведамыя, трэба стаўіць п'есы паважнейшыя, а не съмяхотныя, як „Саўка.“ Люка.

Гарэлка даводзіць да трагічных здарэнняў

в. Сівіца, Беніцкай вол., Маладечанска пав. У нас моладзь, нажаль, ня ўмее ѹшчэ культурна праводзіць вольны час. На вечарынах танцуецца у шапках, кураць, адзін другога штурхаюць, лаюцца і г. д. як „кепска“ гуляеца, дык ідуць выпіваць, а пасыля паўстаюць бойкі. Гэтак было ў нашай вёсцы на першы дзень праваслаўных Каляд. Хлапцы напіўшыся пачалі сварыца за музыку і ѿрэшце пабіліся. Адзін дастаў так вялікую рану нажом, што пасыля ў шпіталі мусіў расстацца з маладым жыцьцем. За гэта некалькі чалавек пайшло ў вастрог. Вось да чаго даводзіць гарэлка. Кніжка і газета да гэтага не давяла-б. Дык замест гарэлкі, купляйма беларускія кніжкі і часапісы, ды вучымася культурна жыць. У. Барскі.

Моладзь будзіцца і працуе

в. Каліты, Пастаўскі пав. Моладзь нашай вёскі будзіцца і па-чаля працаваць на роднай культурнай ніве. Доказам гэтага было беларуское прадстаўленне 6 лютага

siol. Stavili pjesu „Sud.“ Narodu было мноha, niekatoryja byli natvrat z dalokich viosak. Pradstaŭlenie adbyłosia wielmi ūdała i vyklikała buru vopleskaū. Pazvalenie na pradstaŭlenie brali na „Związek Strzelecki.“ Za bilet sabrali 57 zł., z jakich častka prazačana na biełaruskija časapisy. Hdčuvajem vialikuju niastaču svaže diełaruskaje arhanizacyi, adnak nia tracim vieri u lepšiju buduchyniu. Mieško Alaksiej.

Revizii i aryšty

Lachavičy, Baranavicki paviet. Na dniaх siarod akaličnych sielan byli praviedzieny revizii. Niekatyrc i pašla palicyja aryštavała. Aryštavanyum rodiać zakid, što jany pravodzili dziejeńscia zhodnuju z abaviazujućym zakonami. Lachavicki.

Braty, apamiatajciesia

Astryna, Ščučynski pav. Oj ciomna naša dolačka. U Astryne niamma toj niadzieli ci pašadziełku, kab nie razlahalisia rjanyja kryki. Msabliwa-ž „zapievajec“ i vypivajeć u nas adna kampanija z „strełkami“, jakaja tak-ž najčaśczej prycuniajecca da bojki siarod moladzi. Pracujuć u nas ludzi wielmi ciažka, a pašla ūsio idzie ūbutelku, za adzin dzień, za adnu hädzinu, i dalej niamma čaho jeści. Zatoje poūna ſlozaū. Pry tym za razboj i kryki prychodzić kara: ſtraf, aryšt. A heta-ž stydi hańda.

Dyk, oraty darahija, apamiatajciesia, niachaj zhlinie „hara“ ſlozy i biada, budźma čviarozymi, nie marnujma hrošaū, čtajma lepš svaje diełaruskija knižki i hazzety, a žycio budzie lepšym i ščaśliviejšym. Ludzi nia buduć vas īlajać, a dobrym słowam uspamiać buduć. H. Vincukievič.

Krychu śmiechu

Pachodžańnie ludziej

— Ciapier budziem havaryć ab pachodžańni ludzkoha rodu.
— Panie vučyciell Moj tatka kazań, što my pachodzim ad naúpy.
— Nu, heta vyniatak, dyk ab im my nia budziem tut havaryć.

Na dapamahovy fond biełaruskaj moladzi pru „Sl. Mł.“

achviaravalni:

J. Popko 2,50 zł.—studentam i 1 zł.—vučniam, M. Šutavičanka 0,50, Michał Šnajdar 1 zł., M. Burlevič 3 zł. Žydoŭskaja vučnioŭskaja moladz z Himnazii „Tarnbut“ 5 zł. i 50 hr., K. B. 0,50, J. Juch. i 1 zł. Usim achviaradaūcam ščyra dziakujem.

Red. Kal. „Šlachu Moladzi“.

Пісмо ў Рэдакцыю

Вельмі Паважаны Грам. Рэдактар! У газетах надрукаваныя непраўдзівяя весткі аб прадажы з карыснаю мэтаю, а ў іншых і аб кражы мною з Ласіцкае царквы аброза Маці Божая. У сувязі з гэтым ветліва прашу, зъмісьціць наступнае паясненьне ў гэтай справе.

У 1936 г. у паразуменыні з царкоўным старастаю і сакратаром Царкоўнае Рады оўшы сапраўды праданы аброза ьожае Маці. Атрыманыя 200 zł. спачатку, як прызначаныя на рамонт царквы, былі запісаны ў книгу, а ў 1937 г. уключаны ў агульную суму даходу. 100 zł. у 1937 г. высланы ў Кансысторию на аплату падаткаў яшчэ за гады да майго прызначэння ў Ласіцу, а другія 100 zł. пайшлі на іншыя царкоўныя выдаткі.

Справу з прадажаю аброза злосна выкарысталі элемэнты варожы да мяне з пагляду нацыянальнага і павялі траўлю.

Рэдактару газэт, якія надрукавалі весткі аб кражы аброза, падаю ў Суд. З пашанаю

31.I.1938. Свяшч. А. Коўш.

Паштовая скрынка

Я. I. Адказ будзе пісъмом.

А. Заранку: Атрымалі, будзем пакрысе друкаваць. Поступ зрабілі Выялікі. Прывітаньне!

М. Кар-ку: Атрыкулу з прычын цэнзуруальных ня можам зъмісьціць, дык даём толькі зацемку. Прывітаньне!

У. Бараноўску: Друкем і просім пісаць часцей.

Люка: Вершы слабыя і ня праўдзіць праз цэнзуру. У справе недаручаньня Вам „Шл. Мол.“ мы падалі скаругу ў Дырэкцыю Поштаў і Тэл. Карапандэнцы выкарыстаем.

Я. Каліна і У. Рэху: Вершы нажаль слабыя. Больш чытайце і праўцүце над сабой.

М. Кругламу: Вершы слабыя. Просім пісаць карэспандэнцы. „Маланка“ за 1927 год каштует 2 злотыя.

Г. Жывал: Працы нажаль ня можам Вам ані даць, ані знайсці.

Іванавіч А.: „Sl. Mol.“ vysylajem vam akuratna, damahajcisia na pošcie.

Выш.—му у М.: „Самапомач“ выходитць сёлета як месячнік і Вам рэгулярна пасылаецца. Гадавікі „Самапомачы“ былі Вам высланы зразу па атрыманьні грошаў, а цяпер высланы ѹшчэ раз. Дамагайцесь на пошце.

„Шлях Моладзі“ рэдагуе Рэдакцыйная Калегія. Друкунца ў Беларускай Друкарні ім. Фр. Скарыны ў Вільні (Завальнай 1-2) коштам працы: Я. Багдановіча, Я. Найдзюка і А. Шутовіча.

Адрис рэдакцыі і адміністрацыі: Вільня, Завальнай вуліца № 1—2 (Wilno, Zawalna 1—2). „ШЛЯХ МОЛАДЗІ“ выходзіць два разы ў месяц: 5 і 25. Падпіска на год 2 зл. і 50 гр., на паўгода 1 зл. 50 гр., на 3 мес.—75 гр. Ціна аднаго экзэмпляра 15 грошаў. — Заграніцу ѹдвай даражэй. — Нумар картагацкага „przekazu rozgarniunkowego“ 59.

Выдавец: „БЕЛПРЭС“.

Рэдактар: Я. Найдзюк.